


ГОД НАВУКІ
2017



НАЦЫЯНАЛЬНАЯ АКАДЭМІЯ НАВУК БЕЛАРУСІ
ІНСТЫТУТ ГІСТОРЫІ
КАРЭЛІЦКІ РАЁННЫ ВЫКАНАЎЧЫ КАМІТЭТ

ПРАГРАМА
навукова-практычнай канферэнцыі
XII Карэліцкія краязнаўчыя чытанні

ШТОДЗЁННАСЦЬ ЖЫХАРОЎ КАРЭЛІЦКАГА РЭГІЁНА X–XX СТСТ.



Карэлічы, 10 лістапада 2017 г.



*Запрашаем наведаль археалагічную навукова-музейную
экспазіцыю Інстытута гісторыі НАН Беларусі*

*г. Мінск, вул. Акадэмічная, 1.
Тэл. +375 17 2841870*

На першай старонцы дакументы па гісторыі Карэліч канца XVI – пачатку XVII ст.
(з фондаў Галоўнага архіва старажытных актаў у Варшаве)

Аргкамітэт канферэнцыі

Шайбак Віктар Леанідавіч – старшыня Карэліцкага раённага выканаўчага камітэта;

Даніловіч Вячаслаў Віктаравіч – дырэктар Інстытута гісторыі НАН Беларусі, кандыдат гістарычных навук, дацэнт;

Абрамчык Руслан Юр'евіч – намеснік старшыні Карэліцкага раённага выканаўчага камітэта;

Лакіза Вадзім Леанідавіч – намеснік дырэктара Інстытута гісторыі НАН Беларусі па навуковай рабоце, кандыдат гістарычных навук, дацэнт;

Санчук Іна Міхайлаўна – начальнік аддзела ідэалагічнай работы, культуры і па справах моладзі Карэліцкага раённага выканаўчага камітэта;

Арцюх Лілія Канстанцінаўна – дырэктар ДУК «Карэліцкая раённая бібліятэка»;

Аляхновіч Рагнеда Анатольеўна – навуковы супрацоўнік Інстытута гісторыі НАН Беларусі;

Голубеў Валянцін Фёдаравіч – загадчык цэнтра спецыяльных гістарычных навук і антрапалогіі Інстытута гісторыі НАН Беларусі, доктар гістарычных навук, прафесар;

Доўнар Аляксандр Барысавіч – загадчык аддзела крыніцазнаўства і археаграфіі Інстытута гісторыі НАН Беларусі, кандыдат гістарычных навук;

Салаўянаў Андрэй Пятровіч – вучоны сакратар Інстытута гісторыі НАН Беларусі, кандыдат гістарычных навук, дацэнт;

Шаўко Фёдар Аляксеявіч – намеснік дырэктара Інстытута гісторыі НАН Беларусі па агульных пытаннях.

Парадак работы канферэнцыі

Актавая зала
Карэліцкай дзіцячай школы мастацтваў
(пл. 17 верасня, 1, г. Карэлічы)

9:30 – 10:00	Рэгістрацыя ўдзельнікаў канферэнцыі. Адкрыццё выставаў, прысвечаных Гісторыі і культуры Карэліччыны.
10:00 – 13:00	Адкрыццё і праца канферэнцыі.
13:00 – 13:30	Перапынак на каву.
13:30 – 17:00	Працяг працы канферэнцыі. Падвядзенне вынікаў.
17:00 – 18:00	Абед.
18:00	Ад'езд удзельнікаў чытанняў.

Рэгламент працы:
выступленні з дакладамі – 15 хвілін,
адказы на пытанні – 5 хвілін

АДКРЫЦЦЁ КАНФЕРЭНЦЫ

Прывітальнае слова старшыні Карэліцкага раённага выканаўчага камітэта **Віктара Леанідавіча Шайбака**

Прывітальнае слова дырэктара Інстытута гісторыі НАН Беларусі, кандыдата гістарычных навук, дацэнта **Вячаслава Віктаравіча Даніловіча**

ДАКЛАДЫ:

1. Хартановіч Уладзімір Уладзіміравіч, *настаўнік гісторыі СШ № 32 г. Мінска, археолаг (Мінск).*

Тэма даклада: «Новыя стаянкі каменнага века Уша II і Уша III Карэліцкага раёна».

2. Лакіза Вадзім Леанідавіч, *намеснік дырэктара Інстытута гісторыі НАН Беларусі па навуковай рабоце, кандыдат гістарычных навук, дацэнт (Мінск)*

Тэма даклада: «Новыя археалагічныя аб'екты 2017 г. з ваколіц г.п. Мір Карэліцкага раёна у святле ўдасканалення заканадаўства ў вобласці выратавальных (ахоўных) даследаванняў».

3. Радаман Андрэй Аляксандравіч, *навуковы супрацоўнік Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта (Мінск).*

Тэма даклада: «Род Вобрынскіх у Навагрудскім павеце ВКЛ у першай палове XVII ст.»

4. Глінскі Яўген Станіслававіч, *вядучы навуковы супрацоўнік Нацыянальнага гістарычнага архіва Беларусі, магістр гістарычных навук (Мінск).*

Тэма даклада: «Род Пантусовічаў (Пантусаў) у Навагрудскім ваяводстве (канец XV – XVIII стст.): паходжанне, грамадскае і маёмаснае становішча».

5. Доўнар Аляксандр Барысавіч, *загадчык аддзела крыніцазнаўства і археографіі Інстытута гісторыі НАН Беларусі, кандыдат гістарычных навук (Мінск).*

Тэма даклада: «Шкоды, які "нападкалі" маёнтак Карэлічы ў сярэдзіне XVII ст.»

6. Яраш Аляксандр Вячаслававіч, *старшы навуковы супрацоўнік Нацыянальнага гісторыка-культурнага музея-запаведніка «Нясвіж», аспірант Рэспубліканскага інстытута вышэйшай школы (Нясвіж).*

Тэма даклада: «Узаемаадносіны жаўнераў Карэліцкага гарнізону з мясцовым насельніцтвам: збіццё ўніяцкага святара ў 1739 г.»

7. Сергачоў Сяргей Аляксеевіч, *загадчык кафедры архітэктуры жывых і грамадскіх памяшканняў Беларускага нацыянальнага тэхнічнага ўніверсітэта, доктар архітэктуры, прафесар (Мінск).*

Тэма даклада: «Сацыяльна-эканамічная палітыка XVII–XVIII стст. як сродак мэтанакіраванага фарміравання горада Карэлічы».

8. Сурскі Ягор Дзмітравіч, *аспірант Інстытута гісторыі НАН Беларусі (Мінск).*

Тэма даклада: «Правілы і традыцыі правядзення гандлёвых аперацый у маёнтку Карэлічы ў канцы XVII – XVIII ст.».

9. Ганецкая Ірына Уладзіміраўна, *кандыдат гістарычных навук, старшы навуковы супрацоўнік Інстытута гісторыі НАН Беларусі (Мінск).*

Тэма даклада: «Археалагічныя даследаванні палаца Святаполк-Мірскіх у Міры ў 2016–2017 гадах».

10. Гецэвіч Юрый Станіслававіч, *загадчык лабараторыі, кандыдат тэхнічных навук, Станіслаў Ганна Рыгораўна, малодшы навуковы супрацоўнік; Марчык Марына Уладзіміраўна, малодшы навуковы супрацоўнік; Драгун Настасся Яўгеньеўна, малодшы навуковы супрацоўнік; Казлоўская Настасся Дзмітрыеўна, малодшы навуковы супрацоўнік; Крывальцэвіч Алена Віктараўна, малодшы навуковы супрацоўнік; Русецкая Эвеліна Уладзіміраўна, тэхнік-праграміст; Пратасеня Аляксандр Ігаравіч, інжынер-праграміст; Шыбка Міхась Вячаслававіч, інжынер-праграміст Аб'яднанага інстытута праблем інфарматыкі НАН Беларусі.*

Тэма даклада: «Папулярызацыя гісторыка-культурнай спадчыны Карэліцкага рэгіёна праз мабільныя электронныя рэсурсы».

11. Ерашэвіч Аляксандр Уладзіміравіч, дацэнт кафедры Беларускага дзяржаўнага эканамічнага ўніверсітэта, кандыдат гістарычных навук, дацэнт (Мінск).

Тэма даклада: «Падаткаабкладанне сялян маёнтка Карэлічы ў першай палове XIX ст.»

12. Кароль Маргарыта Міхайлаўна, старшы навуковы супрацоўнік Нацыянальнага гістарычнага архіва Беларусі, магістр гістарычных навук (Мінск).

Тэма даклада: «Захаванне каталіцкай ідэнтычнасці сярод пераведзенага ў праваслаўе насельніцтва Навагрудскага павета (другая палова XIX – пачатак XX ст.)».

13. Вавренюк Ирина Ильинична, менеджер ООО «Инвест-Софир» (Брест).

Тэма даклада: «Еврейские ремесленные мастерские в Кореличах (1921–1939 гг.)»

14. Новицкая Ольга Васильевна, заместитель директора по научной и просветительской работе музея «Замковый комплекс «Мир» (Мир).

Тэма даклада: «Учреждения образования в м. Мир Новогрудского уезда в XIX – нач. XX вв.».

15. Ковалевич Наталья Александровна, научный сотрудник музея «Замковый комплекс «Мир» (Мир).

Тэма даклада: «Униатский базилианский монастырь в местечке Мир в первой половине XIX в.»

16. Бернацкая Кристина Александровна, научный сотрудник музея «Замковый комплекс «Мир» (Мир).

Тэма даклада: «Развитие культурно-познавательного, спортивного и школьного туризма в межвоенный период на примере Новогрудского воеводства».

17. Літвін Аляксей Міхайлавіч, загадчык аддзела ваеннай гісторыі Беларусі Інстытута гісторыі НАН Беларусі, доктар гістарычных навук, прафесар (Мінск).

Тэма даклада: «Дзейнасць партызанскай кавалерыі на тэрыторыі Карэліччыны (1941–1944 гг.)».

18. Навіцкі Баляслаў Карлавіч, кряззнаўца (Карэлічы).

Тэма даклада: «Вузкакалейка на тэрыторыі Карэліцкага раёна».

19. Безносик Юлия Сергеевна, навучны супрацоўнік музея «Замковый комплекс «Мир» (Мир).

Тэма даклада: «Физик-теоретик Фёдор Иванович Фёдоров – уроженец Кореличской земли».

20. Кошур Святлана Андрэеўна, сябра Саюза пісьменнікаў Беларусі (Карэлічы).

Тэма даклада: «Рэдактар «Беларускай газеты» Алесь Карповіч».

21. Сучко Юліна Аляксандраўна, вучаніца 10 класа Карэліцкай СШ №2 (Карэлічы).

Тэма даклада: «Карэліччына (1965–1970 гг.) у лічбах і фактах: па матэрыялах мясцовай газеты «Полымя».

22. Карэлін Уладзімір Рыгоровіч, навуковы супрацоўнік Цэнтра даследаванняў беларускай культуры, мовы і літаратуры НАН Беларусі, кандыдат фізіка-матэматычных навук (Мінск); **Мельнікаў Мікалай Пятровіч**, навуковы супрацоўнік Цэнтра даследаванняў беларускай культуры, мовы і літаратуры НАН Беларусі (Мінск).

Тэма даклада: «Помнікі ікананяпісу Карэліччыны (па матэрыялах навуковых экспедыцый)».

23. Драздова Зінаіда Уладзіміраўна, старшы навуковы супрацоўнік Інстытута літаратуразнаўства імя Янкі Купалы НАН Беларусі Цэнтра даследаванняў беларускай культуры, мовы і літаратуры, кандыдат філалагічных навук (Мінск).

Тэма даклада: «Паэзія Вольгі Іпатавай: маральныя асновы лірычнага характару героя».

24. Шаладонаў Ігар Міхайлавіч, *старшы навуковы супрацоўнік Інстытута літаратуразнаўства імя Янкі Купалы НАН Беларусі Цэнтра даследаванняў беларускай культуры, мовы і літаратуры НАН Беларусі, кандыдат філалагічных навук (Мінск).*

Тэма даклада: «Лірычная аповесць Я. Брыля «Золак, убачаны здалёк» як лютэрка чалавечага быту і быцця».

25. Лапата-Загорскі Аляксандр Мікалаевіч, *навуковы супрацоўнік Інстытута літаратуразнаўства імя Янкі Купалы НАН Беларусі Цэнтра даследаванняў беларускай культуры, мовы і літаратуры (Мінск).*

Тэма даклада: «Спрэчка аўтара з самім сабой: Янка Брыль і матэрыял яго першых апавяданняў».

Дыскусія

Падвядзенне вынікаў

ВАЖНЕЙШЫЯ ПАДЗЕІ ІНСТЫТУТА ГІСТОРЫІ НАЦЫЯНАЛЬнай АКАДЭМІІ НАВУК БЕЛАРУСІ

20 лютага 2017 г. у Інстытуце гісторыі сумесна з Фондам садзейнічання актуальным гістарычным даследаванням «Гістарычная памяць» і Прадстаўніцтвам Рассупрацоўніцтва ў Рэспубліцы Беларусь праведзены міжнародны навуковы семінар «Рэвалюцыя і грамадзянская вайна на тэрыторыі Расійскай імперыі».

2 сакавіка 2017 г. у Інстытуце гісторыі праведзены міжнародны «круглы стол» «Супрацоўніцтва расійскіх і беларускіх гісторыкаў: перспектывы ўзаемадзеяння», у якім прыняў удзел сенатар Федэральнага Сходу Расійскай Федэрацыі, д.г.н. В. В. Кандрашын.

10 сакавіка 2017 г. у Інстытуце гісторыі адбылося пасяджэнне секцыі па падпраграме «Гісторыя і культура» дзяржаўнай праграмы навуковых даследаванняў «Эканоміка і гуманітарнае развіццё беларускага грамадства».

28 сакавіка 2017 г. у Інстытуце гісторыі праведзены Першы сімпозіўм «Навуковыя асновы беларускай дзяржаўнасці».

30 сакавіка 2017 г. у Інстытуце гісторыі праведзены Міжнародны «круглы стол» «Андрэй Волан: жыццё і дзейнасць».

30–31 сакавіка 2017 г. у Інстытуце гісторыі сумесна с Прадстаўніцтвам па Беларусі Фонда імя Конрада Адэнаўэра праведзена Міжнародная канферэнцыя «Беларусь у сучасных геапалітычных працэсах».

30–31 сакавіка 2017 г. у Маскве сумесна з гістарычным факультэтам і факультэтам паліталогіі Маскоўскага дзяржаўнага ўніверсітэта імя М. В. Ламаносава праведзена Міжнародная навуковая канферэнцыя «Стагоддзе Рэвалюцыі 1917 года ў Расіі».

6–7 красавіка 2017 г. у Шуміліна сумесна з Шумілінскім раённым выканаўчым камітэтам, Віцебскім дзяржаўным універсітэтам імя П. М. Машэрава праведзена Навукова-практычная канферэнцыя «Шумілінскія чытанні».

13–14 красавіка 2017 г. у Мінску сумесна з Фондам садзейнічання актуальным гістарычным даследаванням «Гістарычная памяць» і Прадстаўніцтвам Рассупрацоўніцтва ў Рэспубліцы Беларусь праведзена Міжнародная навуковая канферэнцыя «Сусветныя войны XX стагоддзя ў гістарычнай памяці Расіі і Беларусі».

20–21 красавіка 2017 г. у Віцебску сумесна з Віцебскім дзяржаўным універсітэтам праведзена Міжнародная навукова-практычная канферэнцыя «Актуальныя праблемы крыніцазнаўства».

28 красавіка 2017 г. у Мінску сумесна з Беларускім дзяржаўным музеем гісторыі Вялікай Айчыннай вайны і Культурным цэнтрам і фондам «Свет Сент-Экзюперы» (Масква) праведзена Міжнародная навукова-практычная канферэнцыя «Авіяцыя партызанам у гады Вялікай Айчыннай вайны».

11–12 мая 2017 г. у Інстытуце гісторыі праведзена Міжнародная навукова-практычная канферэнцыя «Вынікі археалагічных даследаванняў на тэрыторыі Беларусі ў 2016 годзе». 11

24 мая 2017 г. у Інстытуце гісторыі сумесна з Нацыянальным архівам Рэспублікі Беларусь праведзены Міжнародны «круглы стол» «Архівы як інфармацыйная аснова гістарычных даследаванняў (да 90-годдзя Нацыянальнага архіва Рэспублікі Беларусь)».

25–26 мая 2017 г. у Інстытуце гісторыі праведзена Міжнародная навукова-практычная канферэнцыя «Еўропа: актуальныя праблемы этнакультуры».

8–9 чэрвеня 2017 г. у Інстытуце гісторыі сумесна з Інстытутам гісторыі Літвы, Інстытутам гісторыі ім. Т. Мантойфеля Польскай акадэміі навук і Польскім інстытутам у Мінску праведзена Міжнародная канферэнцыя «Праблемы лакальнай гісторыі: канфесійнае жыццё Вялікага Княства Літоўскага і Польшчы ў XVI–XVIII стст.».

14 чэрвеня 2017 г. у Інстытуце гісторыі праведзены Міжнародны «круглы стол» «Беларуска-кітайскія сувязі: гісторыя і сучаснасць».

26–27 чэрвеня 2017 г. у Інстытуце гісторыі сумесна з Міждзяржаўным фондам гуманітарнага супрацоўніцтва праведзена Міжнародная навукова-практычная канферэнцыя «Антрапалогія сям’і: гістарычныя, сацыяльна-эканамічныя і біялагічныя аспекты даследаванняў».

7–8 верасня 2017 г. у Інстытуце гісторыі сумесна з Мінскім гарадскім выканаўчым камітэтам праведзена Міжнародная навуковая канферэнцыя «Мінск і мінчане: дзесяць стагоддзяў гісторыі (да 950-годдзя горада)».

15–16 верасня 2017 г. у Свіслачы сумесна са Свіслацкім раённым выканаўчым камітэтам праведзена Навукова-практычная канферэнцыя «Мінулае і сучаснасць Свіслацкага краю».

22–23 верасня 2017 г. у Слуцку сумесна са Слуцкім раённым выканаўчым камітэтам праведзены Навукова-практычная канферэнцыя «Беларусь, Случчына і Эдвард Вайніловіч».

28–29 верасня 2017 г. у Мсціславе сумесна з Мсціслаўскім раённым выканаўчым камітэтам і Магілёўскім дзяржаўным універсітэтам праведзены Навукова-практычная канферэнцыя «Мсціслаўшчына ў кантэксце гісторыі Падняпроўя».

4 кастрычніка 2017 г. у г. Рагачоў сумесна з Рагачоўскім раённым выканаўчым камітэтам праведзена Рэспубліканская навукова-практычная канферэнцыя «Старажытнасці Гомельскага Падняпроўя (прымеркаваная 55-годдзю да ДУК «Рагачоўскі музей народнай славы)».

5 кастрычніка 2017 г. у Вільнюсе сумесна з Літоўскім эдукалагічным універсітэтам праведзена Міжнародная навуковая канферэнцыя «Парламентарызм ў Вялікім Княстве Літоўскім у XVIII стагоддзі: інстытуты, парламентарыі, парламенцкая практыка».



НАЦЫЯНАЛЬНАЯ АКАДЭМІЯ НАВУК БЕЛАРУСІ (НАН Беларусі)

220072, г. Мінск, пр-т Незалежнасці, 66

Тэл.: (+375-17) 284-18-01

Факс: (+375-17) 284-28-16

e-mail: nasb@presidium.bas-net.by,

<http://nasb.gov.by>

Вышэйшая дзяржаўная навуковая арганізацыя Рэспублікі Беларусь, якая ажыццяўляе арганізацыю і каардынацыю фундаментальных і прыкладных навуковых даследаванняў па важнейшых напрамках прыродазнаўчых, тэхнічных, гуманітарных, сацыяльных навук і мастацтваў.

Нацыянальная акадэмія навук ажыццяўляе арганізацыю, правядзенне і каардынацыю дзяржаўнай навуковай экспертызы, праводзіць дзяржаўную палітыку і рэгуляванне дзейнасці арганізацый у галіне даследавання і выкарыстання касмічнай прасторы ў мірных мэтах, выступае ў якасці галаўной арганізацыі Беларусі па навукова-метадычным забеспячэнні развіцця інфарматызацыі, а таксама выконвае асобныя функцыі рэспубліканскага органа дзяржаўнага кіравання ў галіне навукі.

Заснаваная ў кастрычніку 1928 г. як Беларуская акадэмія навук і ўрачыста адкрытая 1 студзеня 1929 г., НАН Беларусі з'яўляецца вядучым даследчым цэнтрам Беларусі, які аб'ядноўвае высокакваліфікаваных вучоных розных спецыяльнасцей і дзясяткі навукова-даследчых, навукова-вытворчых, канструктарскіх і ўкараняльніцкіх арганізацый. У Нацыянальнай акадэміі навук працуе звыш 16 тыс. даследчыкаў, тэхнікаў, дапаможнага і абслугоўваючага персаналу. Сярод іх 5357 даследчыкаў, 424 дактары навук і 1737 кандыдатаў навук.

Асноўнымі навуковымі і навукова-арганізацыйнымі падраздзяленнямі НАН Беларусі з'яўляюцца аддзяленні Акадэміі навук, якія аб'ядноўваюць акадэмікаў і членаў-карэспандэнтаў Акадэміі навук адной або некалькіх галін навукі, каардынуюць дзейнасць навуковых арганізацый. У дадзены час НАН Беларусі мае ў сваёй арганізацыйнай структуры сем аддзяленняў: Аддзяленне аграрных навук; Аддзяленне біялагічных навук; Аддзяленне гуманітарных навук і мастацтваў; Аддзяленне медыцынскіх навук; Аддзяленне фізікі, матэматыкі і інфарматыкі; Аддзяленне фізіка-тэхнічных навук; Аддзяленне хіміі і навук аб Зямлі.

АДДЗЯЛЕННЕ ГУМАНІТАРНЫХ НАВУК І МАСТАЦТВАЎ НАН БЕЛАРУСІ

Тэл.: (+375-17) 284-28-18, **факс:** (+375-17) 284-07-74,

e-mail: humanity@presidium.bas-net.by;

http://nasb.gov.by/bel/organizations/departments/ogum.php.

Створанае ў 1936 г. як Аддзяленне грамадскіх навук Акадэміі навук БССР. Выконвае і каардынуе комплекс навуковых даследаванняў у розных галінах сацыяльных і гуманітарных навук. Асноўнымі напрамкамі даследаванняў навуковых устаноў Аддзялення з'яўляюцца механізмы фарміравання і функцыянавання інавацыйнага, устойлівага сацыяльна-арыентаванага развіцця Рэспублікі Беларусь, сацыяльныя і палітычныя працэсы ў сучасным беларускім грамадстве, тэарэтычныя праблемы развіцця культуры, філасофска-светапоглядныя перадумовы сацыяльнага прагрэсу, гісторыя фарміравання беларускай нацыі, развіцця і ўмацавання беларускай дзяржаўнасці, даследаванне беларускай мовы і літаратуры.

У склад Аддзялення ўваходзіць Цэнтр даследаванняў беларускай культуры, мовы і літаратуры; інстытуты філасофіі; эканомікі; сацыялогіі; гісторыі; Цэнтральная навуковая бібліятэка імя Якуба Коласа і РУП «Выдавецкі дом «Беларуская навука». У Аддзяленні 9 акадэмікаў і 16 членаў-карэспандэнтаў. Па стане на 1 студзеня 2017 г. у замацаваных за Аддзяленнем навуковых арганізацыях працавала каля 900 чалавек, у тым ліку 508 даследчыкаў, 52 дактары і 195 кандыдатаў навук.



ІНСТЫТУТ ГІСТОРЫІ НАН БЕЛАРУСІ

вул. Акадэмічная, 1, 220072, г. Мінск

Тэл./факс: (+375 17) 284-18-70,

http://www.history.by, e-mail: ii@history.by

Інстытут гісторыі – вядучы цэнтр навуковых даследаванняў Рэспублікі Беларусь у галіне гісторыі, археалогіі і антрапалогіі, адзін са старэйшых навуковых інстытутаў НАН Беларусі.

Заснаваны 15 кастрычніка 1929 г. Інстытут удзельнічае ў выкананні міжнародных навуковых праектаў, мае ўстойлівыя сувязі з навуковымі цэнтрамі Расіі, Украіны, Польшчы, Літвы, Латвіі, Германіі, Францыі, Сербіі і інш.

Стрыжань навуковай дзейнасці вучоных інстытута – даследаванні сацыяльна-эканамічнага, грамадска-палітычнага, дзяржаўнага, нацыянальнага, культурнага развіцця, міжнароднага супрацоўніцтва Беларусі, а таксама арганізацыя мерапрыемстваў па вывучэнні, захаванні, практычным выкарыстанні і папулярызацыі гісторыка-культурнай спадчыны краіны. Пры інстытуце дзейнічае Цэнтральны навуковы архіў НАН Беларусі, у складзе якога маецца адзіны ў краіне Фонд археалагічнай навуковай дакументацыі.

Асноўныя напрамкі навуковай дзейнасці

- навуковыя даследаванні па археалогіі, айчыннай і ўсеагульнай гісторыі, антрапалогіі, археаграфіі, крыніцазнаўству, нумізматыцы, генеалогіі, геральдыцы, сфрагістыцы;

- археалагічная экспертыза будаўнічых праектаў і выратавальныя археалагічныя даследаванні;

- інвентарызацыя помнікаў археалогіі і падрыхтоўка праектаў іх зонаў аховы;

- стварэнне электронных баз антрапаметрычных дадзеных розных груп насельніцтва;

- арганізацыя, распрацоўка і каардынацыя мерапрыемстваў па навуковым вывучэнні, практычным выкарыстанні і папулярызацыі гісторыка-культурнай спадчыны краіны;

- распрацоўка навуковых канцэпцый музеяў і музейных комплексаў;

- экспертыза навуковых, навукова-тэхнічных і народна-гаспадарчых праграм, інавацыйных праектаў, нарматыўных прававых актаў па профільнай дзейнасці інстытута;

- падрыхтоўка навуковых і навукова-папулярных выданняў, фотаальбомаў, буклетаў па гісторыі, археалогіі і антрапалогіі;

- арганізацыя навуковых і навукова-практычных канферэнцый, круглых сталаў, семінараў;

- падрыхтоўка навуковых кадраў вышэйшай кваліфікацыі праз аспірантуру, дактарантуру і суіскальніцтва.



Для заўваг

Канферэнцыя праводзіцца ў рамках выканання Дзяржаўнай праграмы навуковых даследаванняў на 2016–2020 гг. «Эканоміка і гуманітарнае развіццё беларускага грамадства» (навуковы кіраўнік – член-карэспандэнт НАН Беларусі, доктар гістарычных навук, прафесар А.А. Каваленя) падпраграмы № 1 «Гісторыя і культура» (навуковы кіраўнік – кандыдат гістарычных навук, дацэнт В.В. Данілавіч).

Заказ 218. Тираж 50 экз. г. Минск 2017г.
Отпечатано в РУП "Издательский дом"Белорусская наука".

ВЫДАННІ ІНСТЫТУТА ГІСТОРЫІ НАН БЕЛАРУСІ

